



Паважаныя вучні!
Запрашаем Вас!

18 лістапада 2023г.

Дзень працоўнага выхавання і
прафесійнай арыентацыі

Мерапрыемства	Клас	Час правядзення	Месца збору	Месца правядзення	Адказныя
Акцыя “Сады надзеі”	1-4	10.00-11.00	класныя кабінеты	школьны сад	класныя кіраўнікі
Квэст-гульня “У краіне прафесій”	1-4	11.00- 12.30	гульнёвая пляцоўка	Дом Культуры	класныя кіраўнікі
Акцыя “Памяць”	5	10.00 -13.00	актавая зала	аг. Путрышкі	Карташова А.Г.
Акцыя “Дом без адзіноты” (падворны абход і дапамога аднавяскоўцам сталага ўзросту)	6-7	10.00-13.00	каб. №31	аг. Путрышкі	класныя кіраўнікі
Акцыя “Памяць” (наведзенне парадку на месцы перазахавання мірных жыхароў)	8	10.00-13.00	актавая зала	аг.Путрышкі	Абужынская Д.А.
Акцыя “Сады надзеі”	9-11	10.00-14.00	фае	в.Чашчаўляны	класныя кіраўнікі

Па ўсім пытанням звяртацца:
Карына Іванаўна Скерсь –
педагог-арганізатар (каб. № 32)

